

Установа адукацыі “Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

ПРАГРАМА
рэспубліканскага майстар-класа
“Мастацтва беларускай выцінанкі: традыцыі і развіццё”

6-7 кастрычніка 2021 г.
вул. Кірава, 16

6 кастрычніка 2021 года <i>(серада)</i>	
9.00-11.00 <i>выставачная зала</i>	Рэгістрацыя ўдзельнікаў майстар-класа Знаёмства з рэспубліканскай выстаўкай-конкурсам дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Чароўныя ўзоры”
11.00-11.10	Адкрыццё рэспубліканскага майстар-класа “Мастацтва беларускай выцінанкі: традыцыі і развіццё” Прывітальнае слова Васільчанка Н. В., <i>дырэктар Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі</i>
Майстар-клас “Праз генетычныя коды да Дрэва жыцця” <i>Аўтар майстар-класа</i> Бабурына Вольга Вячаславаўна, народны майстар Беларусі, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці	
11.15-13.00 <i>(каб. 308)</i>	Інтэрактыўная лекцыя-знаёмства з гісторыяй выцінанкі, сучасным станам, першым і адзіным у Беларусі музеем выцінанкі Дэманстрацыя анлайн-альманаха Майстэрня выцінанкі <ul style="list-style-type: none">• Далучэнне да генетычных кодаў традыцыйнага мастацтва праз выцінанкавыя асновы і прыёмы выразаня• Адпрацоўка тэхналагічных прыёмаў выцінанкі і стварэнне з іх дапамогай розных вырабаў
13.30-14.30	<i>Перапынак</i>
14.30-17.30	Калектыўнае дзеянне: выразанне “Дрэва жыцця” Практыкум: асновы граматычнага афармлення выцінанкі
17.30-18.00	Рэфлексія дня

7 кастрычніка 2021 года (чацвер)	
<p>9.00-10.30 выставачная зала</p>	<p>Метадычная пляцоўка “Мастацкае выразанне: ад традыцый да творчых калекцый узораў сучаснай выцінанкі. Форма і колер, творчая трансфармацыя цікавых ідэй” (з удзелам членаў журы рэспубліканскай выстаўкі-конкурсу дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Чароўныя ўзоры”)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аналітычны агляд экспазіцый выстаўкі-конкурсу <i>Маркавец Тацыяна Віктараўна, спецыяліст па народных рамествах, загадчык сектарам выставачнай і фестывальна-конкурснай дзейнасці Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі</i> <i>Сухая Наталля Аляксандраўна, народны майстар Беларусі, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці</i> • Прафесійны дыялог “Беларуская выцінанка ў дзіцячай творчасці: адраджаем і развіваем” <i>Педагагі дадатковай адукацыі – удзельнікі рэспублікаскай выстаўкі-конкурсу</i>
<p>10.30-12.30 каб. 308</p>	<p>Майстар-класы</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Маладзечанская школа выцінанкі: творчыя здабыткі і майстэрства” <i>Валковіч-Борыс Людміла Мікалаеўна, народны майстар Беларусі, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, загадчык аддзялення дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа ім. М.К. Агінскага</i> <i>Чэрвонцава Лізавета Львоўна, народны майстар Беларусі, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, выкладчык дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа ім. М.К. Агінскага</i> Практыка: арнаментальная выцінанка (квадрат, круг, паласа); стылізацыя (жывёлы, птушкі, расліны) <p>Стварэнне агульнай творчай кампазіцыі “Чароўны лес”</p>
<p>12.30-13.30 <i>перапынак</i></p>	

13.30-15.00	<ul style="list-style-type: none"> • “Дрэва маёй сям’і”: выцінанка ў арт-тэрапіі <i>Сухая Наталля Аляксандраўна</i>, народны майстар Беларусі, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці
15.00-17.00	<p>“Сучасная выцінанка: традыцыі і новыя ідэі” Практыка: паштоўка віншавальная <i>Гамаюнава Наталля Віктараўна</i>, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, выхавальнік цэнтра творчага развіцця асобы “Перспектыва” Акадэміі паслядыпломнай адукацыі</p>
17.00-17.30	<p>Падвядзенне вынікаў майстар-класа. Рэфлексія Узнагароджванне ўдзельнікаў рэспубліканскай выстаўкі-конкурсу дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Чароўныя ўзоры”</p>

Прафесійны дыялог

“Беларуская выцінанка ў дзіцячай творчасці: адраджаем і развіваем”

Шоўкавая Наталля Міхайлаўна, узорная студыя выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Светлячок”, Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Бярозы

Хачкова Вольга Барысаўна, народная студыя дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Бусяня”, Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі

Лагойская Феадосія Мікалаеўна, аб’яднанне па інтарэсах “Ажурная выцінанка”, Лепельскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі

Шынкарэнка Людміла Мікалаеўна, аб’яднанне па інтарэсах “Чароўны мір выцінанкі”, Мозырскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі

Пазднякова Валянціна Васільеўна, узорная студыя саломалічбы і выцінанкі “Добры настрой”, сярэдня школа № 3 г. Мінска

Рудэнка Маргарыта Аляксандраўна, узорная студыя-школа “Парасткі”, Віцебскі абласны палац дзяцей і моладзі

Кяўра Святлана Вацлаваўна, аб’яднанне па інтарэсах “Вясёлка талентаў”, Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Валожынскага раёна

Чупрунова Тацыяна Віктараўна, аб’яднанне па інтарэсах “Майстэрня крэатыву”, Шумілінскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі

Рудакоўская Люцыя Казіміраўна, узорная студыя выяўленчага мастацтва “Фантазія і я”, Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Бабруйск

Звяртаем Вашу увагу! У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй наяўнасць медыцынскай маскі абавязкова.